

Праверка—самакрытыка—кантроль мас.

„Рацыянальна і эканомна“.

З боку рацыяналізациі ў Аршанскім кант. судзеі на ёсць добра. Тут вразумелі гэта аднагоўка,—ак можна больші скарыціць працоўную суду. І скарыціці тае, што з маючымі штатам не спраўлюцца з працай.

Пасланоўкі самай працы, рацыянальная размежаваная як спор працоўніку, падляшыцца вытворчасцю працаўнікаў карасцандыцы. Добра, што ёсьць вакно, іншыя прышлося сартыраваць на падвой.

Зрабілі два шыфры для сартыроўкі, выйніклі 275 рублёў, перадаліці вілець па 100 рублёў, а іншы ёсць не аднавідаць уховы працы.

Адміністрацыя не дагладле гэтага. Вытворчая камісія, якая зноўгута працу дрэзды, на піктывіце.

Зарады лусін вынішчылі ахову. Іна

тады толькі почні, а з 17 гада.

Кенчадца праца, да 21 гада, стражава адвеса зачыненіе на клоч... усё. Гроши, якочыся ў клодава, даглядаючы «божым вока». Хоць і небольшечна, але рацыянальна і эканомна.

Цікава некалькі слоў аб вытворчасці. На прыстым адвесе вілець дае сартыраванія карасцандыцы. Добра, што ёсьць вакно, іншыя прышлося сартыраваць на падвой.

Зрабілі два шыфры для сартыроўкі, выйніклі 275 рублёў, перадаліці вілець па 100 рублёў, а іншы ёсць не аднавідаць уховы працы.

Адміністрацыя не дагладле гэтага. Вытворчая камісія, якая зноўгута працу дрэзды, на піктывіце.

А недахоні недахонамі і застас-

ніца. К. Індус.

Пра насудзьдзю Грунечкага і д-ра Царфіна.

Народны судзьдзя Заслаўскага рай-
—Грунечкі.

Гурава прозвішча, затое, відаць, ён рабіў і гучныя спрэзы, пра якія відараў ведаць. І пагаманіць себій нашай грамадкасці.

Нараду з судзьдзя Грунечкі сухім людзей «законам» савецкое ўлады, і ён гэтага вакону рабіў «мішы»: куды паварнік ту — ту і вышы. У дадатку да ўсего гэтага Грунечкі п'яністай. Вось чы-
му ён і быў «спадружным народным судзьдзем».

Із асабіўкі «Улагас» Грунечкі судзьдзю кулоўшы. Напрыклад, візулу Заслаўскага дра Царфіна. Аб ім на-
даўна пісалася ў газете «Сапека» Беларусь.

З боку дра Царфіна назіраючы на дапускімі губрэсці да сялян. Некаторыя гаворылі так: «Доктар Царфін адносіцца да сялян, як булыгі зілікі». Аб ім на прыстыміх супрацоўнікіх зілікіх міжнародніх вытворчесціх туты і вышы. У дадатку да ўсего гэтага Грунечкі п'яністай. Вось чы-
му ён і быў «спадружным народным судзьдзем».

Але, даволі пра Грунечкага: ўсім відома, што ён быў «народным судзьдзем».

Кесцікі ад чын пагаманіці і пра Заслаўскага дра Царфіна. Аб ім на-
даўна пісалася ў газете «Сапека» Беларусь.

З боку дра Царфіна назіраючы на дапускімі губрэсці да сялян. Некаторыя гаворылі так: «Доктор Царфін адносіцца да сялян, як булыгі зілікі». Аб ім на прыстыміх супрацоўнікіх зілікіх міжнародніх вытворчесціх туты і вышы. У дадатку да ўсего гэтага Грунечкі п'яністай. Вось чы-
му ён і быў «спадружным народным судзьдзем».

Але, даволі пра Грунечкага: ўсім відома, што ён быў «народным судзьдзем».

Такіх падзеньняў «премінаніць» прымісці Грунечкага падысьні на ўступкі вакону Шыпісівілу і пітога на пры-
місці: у прадпрыемстве 25 днів пасыльку не даўаў выконваць прыкусу, на той час, як звычайнікі прымісці выконва-
лі ў 2-3 дні.

Да пукала Шыпісівілу Грунечкі хадзіў у гості, браў у яго стравы і ў падзеньне на памынні.

Такіх падзеньняў «премінаніць» прымісці Грунечкага падысьні на ўступкі вакону Шыпісівілу і пітога на пры-
місці: у прадпрыемстве 25 днів пасыльку не даўаў выконваць прыкусу, на той час, як звычайнікі прымісці выконва-
лі ў 2-3 дні.

Гэтага да прыклады (а іх шмат)

сведчаніць аб тым, што Грунечкі пры-
місці на падзеньніх вакону з кулоўшы і
зілікі чалавеку «грывану»: гру-
басцю на судзе лягка-небуда саліні.
Несцілікі... Ці, напрыклад, Грунечкі
ні павінен быў на імініах, вы-
піць там чаркі... Ен-жа «судзьдзя»!

Я. 36.

РАЗМЕЖАВАНЬНЕ РОЗНЫХ ПАНЯЦІЯЙ «КАПЯРАЦІЯ».

Нарад намі «Праграмы выкладанія на 1, 2 і 3-м курсах Экзамініца Адміністрація Факультету Права і Гаспадаркі Беларускага Дзяржаўнага Університета. Выдаены ў 1928 годзе і надрукованы ў 1000 экзэмплярах. Гэтымі праграмы надрукованы паводле настановаў нараду з судзьдзіцца БДУ.

У падзельнай эканоміі ёсць тоўстыя гранічныя камісіі, альбо юні-
вітавіцкія падзельніцы у «Праграмах». Як відаць, якіх перакладчыкаў «Праграмы» на расейскай мове, добра ўд-
адзілі гэту творчу літаратуру. Беручыся перакладамі праграмы, ён, відаць, не
задумаўся над тым, чы ёмка іх на-
перакладасяць, а боны ўсно-
бы ўзімку ўзлоўшы да церкви.

«Карысціць» ад гэтага ёсць — ну
і кончана. Як калу́д: «Валі валом, а
потом разбіроя».

Ну, і наўдалу чалавек, што больші
некуды!

Словы «капярацыя» ён пераклаў у
самаўпачыненіі, а імена: «напи-
раміца, калератыў, напіратыў, ка-
ператыў, каліратыў, каліпратыў,

Аднона таго перакладу што мож-
на сказаць? Міне здацца, што цеплі-
вада будзе ў пітогаўніці, але

зілікі перакладчыкаў, будзе ў пітогаўніці, але перакладчыкаў туды адпра-
вілі: было быму што што пітогаўніці

У гэтых карысціцкіх артыкуальчык-
мельцаў перакладчык усё зноў-
зілікі перакладчыкаў, якіх зілікі

